



2010 m. pagrindinio ugdymo pasiekimų patikrinimo užduotis

Праверачныя заданні 2010 г. за курс асноўнай школы

GIMTOJI KALBA (BALTARUSIŲ)

БЕЛАРУСКАЯ МОВА

Kalbėjimo temos ir klausimai

Тэмы і пытанні

9 чэрвеня 2010 г.

ТЛУМАЧЭННІ:

- Вучань павінен выбраць адно пытанне з некалькіх па загадзя абранай ім тэме.
- Вучань рыхтуецца 20 хвілін, адказвае па выбранаму пытанню 3 – 5 хвілін і да 5 хвілін гутарыць з экзаменатарам.
- Экзаменатар ацэньвае адказ вучня, кіруючыся крытэрыямі і нормамаі ацэнкі, якія дадзены ў табліцы ацэнкі, а балы ўпісваюцца ў пратакол ацэнкі вуснага выказвання.



Традыцыйная народная культура і індустрыяльны свет

1. Як вы разумеце выраз “традыцыйная народная культура”?
 2. На Вашую думку, ці адбываецца зараз канфлікт паміж традыцыйнай народнай культурай і індустрыяльным светам? Адказ абгрунтуйце.
 3. Прывядзіце адзін з прыкладаў традыцыйнай культуры беларускага народа.
 4. Назавіце рысы індустрыяльнай культуры і яе ўплыў на сучаснае жыццё чалавека.
-

Сучасныя камунікацыі ў нашым жыцці

1. Што Вы разумеце пад паняццем “сучасныя камунікацыі”?
 2. Як Вы думаеце, якія камунікацыйныя тэхналогіі будуць найбольш актыўна ўжывацца ў XXI ст.?
 3. Раскажыце пра адну з актуальных тэм сучасных сродкаў масавай інфармацыі.
 4. Інтэрнэт як сродак міжкультурнай камунікацыі.
-

Падарожжа – крыніца пазнання свету

1. Як Вы думаеце, чаму падарожжа дапамагае нам спазнаць свет?
 2. У творчасці якіх пісьменнікаў знаходзіць адлюстраванне тэма дарогі і падарожжа? Раскажыце пра аднаго з іх.
 3. Раскрыйце сэнс наступных радкоў: “Каб любіць Беларусь нашу мілую, трэба ў розных краях пабываць...” (А.Ставер)
 4. Раскажыце пра найбольш цікавае сваё падарожжа.
-

Маё радаводнае дрэва

1. Раскрыйце сэнс такіх паняццяў, як “род, сям’я.”
2. Паразважайце, чаму важна ведаць радаводнае дрэва сваёй сям’і.
3. Раскажыце гісторыю свайго роду.
4. Назавіце славутыя роды Беларусі. Раскажыце пра прадстаўніка аднаго з іх.

Традыцыйная народная культура і індустрыяльны свет

Сучасныя камунікацыі ў нашым жыцці

Падарожжа – крыніца пазнання свету

Маё радаводнае дрэва